

*Алесь Смалянчук (Гародня),
доктар гіст. навук,
прафесар Беларускага
інстытуту правазнаўства*

Разгром “Грамады” на старонках польскага віленскага друку (“Пшэглёнд Віленьскі”, “Кур’ер Віленьскі”, “Слова”)

Тэма Беларускай сялянска-работніцкай Грамады і яе разгрому ў беларускай пістарыяграфіі маедаволі багатую літаратуру. Але звычайна даследчыкі апрач дзеянні Грамады звярталі ўвагу таксама на стаўленне да партыі і беларускага руху наогул уладаў і найбольш упльковых польскіх палітычных сілаў. У выніку часам падаецца, што ліквідацыя найбольш моцнай беларускай арганізацыі сустрэла падтрымку амаль усёй польскай эліты, за выключэннем польскіх камуністаў і арганізацый нацыянальных меншасцяў.

Але ці было гэта на самой справе? Ці існавалі польскія некамуністычныя грамадскія і палітычныя арганізацыі, якія выступілі ў абарону беларускіх дзеячаў і асудзілі дзеянні ўрада? Дзеля адказу на гэтае пытанне варта зрабіць кароткі агляд матэрыялаў польскага віленскага друку за студзень – сакавік 1927 г. Аб'ектам увагі сталі публікацыі трох віленскіх газет – “Пшэглёнда Віленьскага”, “Кур’ера Віленьскага” і “Слова”. Гэтыя выданні прадстаўлялі розныя палітычныя сілы – ад дэмакратаў да кансерватараў, але іх аб’ядноўвала непрыяцце шавінізму партыі польскіх нацыянальных дэмакратаў.

Трэба адзначыць, што перыядычны друк “ажыўляе” гісторычнае даследаванне між іншым тым, што дазваляе выслухаць аргументы прадстаўнікоў той часткі грамадскасці, якая была статыстычнай меншасцю і таму зредку трапляла ў катэгорыю “абраных”, з якімі гісторыкі вялі свой дыялог. У нашым выпадку друк стварае магчымасць паглядзець на дзеяннісць і ліквідацыю буйнейшай беларускай арганізацыі вачым палярскіх апанентаў Партыі нацыянальных дэмакратаў.

Упершыню газета з называй “Пшэглёнд Віленьскі” выдавалася ў 1911 – 1915 г. Гэта была газета краёўцаў ліберальна-дэмакратычнага накірунку, хоць у яе тагачаснага рэдактара Людвіка Абрамовіча пастаянна ўзнікалі

непаразуменні з вядучым ідэолагам краёвасці Міхалам Ромэрам. Адраджэнне газеты адбылося ў студзені 1922 г. Ініцыятыва выходзіла ад Людвіка Абрамовіча, які і ў новай палітычнай і геапалітычнай рэчаіснасці захаваў вернасць ідэалам краёвасці і застаўся прыхільнікам адраджэння ВКЛ як шматнацыянальнай дзяржавы. Напачатку 1927 г. “Пшэглёнд Віленьскі” ператварыўся ў акцыянерную суполку, у якую ўвайшла вядомая публіцыстка Канстанцыя Скірмунт. У гэты момант газета стала сапраўдным цэнтрам краёуцаў. У рэдакцыйным артыкуле першага нумару адноўленай газеты адзначалася імкненне рэдакцыі ператварыць выданне ў цэнтр яднання тых, “хто любіць нашу літоўска-беларускую зямлю, для каго добро нашага краю не з’яўляецца пустым гукам, хто верыць у яго светлую будучыню, якая будзе грунтавацца на згодным сужыцініца-національнасцяй, адным словам, яднанні ўсіх, каму дарагіспрадвечны сцяг “Пагоні”¹.

На разгром Грамады “Пшэглёнд Віленьскі” адрэагаваў рэдакцыйным артыкулам “Супакаенне... без рэформаў”². Назва нагадвала славуты выраз Пятра Сталыпіна, а сам змест артыкула падкрэсліваў падабенства ў дзеяннях колішняга кіраўніка кабінету міністраў Расейскай імперыі і міністра юстыцыі Польшчы Аляксандра Мэйштовіча.

Рэдакцыя паведамляла пра масавыя арышты сяброў Грамады і звяртала ўвагу на тое, што арышт дэпутатаў Сейму адбыўся без дазволу гэтай дзяржаўнай установы. Газета харектарызавала гэту падзею як “здзек над Канстытуцыяй”. Таксама падкрэслівалася, што абвінавачванні носяць агульны харектар і нагадваюць пераказ розных чутак і плётак, некаторыя з якіхуjo не пацвердзіліся. Аўтар артыкула (верагодна Л.Абрамовіч) быў перакананы, што рэпрэсіі зробіць беларускую ідзю ўшчэ больш папулярнай і прадказваў рост колькасці гурткоў Грамады ў бліжэйшы час. Рэзка крытыковалася асоба міністра юстыцыі Аляксандра Мэйштовіча, які, дарэчы, напачатку 20 ст. належаў да краёуцаў кансерватыўна-ліберальнай арыентацыі. У артыкуле згадвалася, як А.Мэйштовіч у якасці кіраўніка ўраду Сярэдняй Літвы выслаў за яе межы найбольш папулярных літоўскіх і беларускіх палітыкаў. Пры гэтым ён абяцаў, што

¹ Przeglađ Wileński. Nr 1 ад 16.01.1927. Варта заўважыць, што “Пшэглёнд Віленьскі” з’яўляецца вельмі цікавай і каштоўнай крыніцай па гісторыі грамадска-палітычнага, культурнага і рэлігійнага развіцця Заходняй Беларусі ў міжваенны час. На старонках газеты сярод іншых друкаваліся Уладзіслаў Талочка, Адам Станкевіч, Антон Луцкевіч і іншыя дзеячы беларускага руху. Газета шмат увагі надавала праблеме беларусаў-каталикоў, спрабе адраджэння уніяцкай царквы, намаганням ТБШ па адкрыцці беларускіх школ і культурных установаў, нарэшце, польска-беларускім адносінам.

² Тамсама. Nr 2 ад 30.01.1927

будзе суд, які пацвердзіць мэтазгоднасць дзеянняў ураду, але суд так і не адбыўся. Аўтар артыкула нагадаў, што рэдакцыя “Пшэглёнда Віленьскага” неаднаразова падкрэслівала важнасць і актуальнасць “беларускага пытання”, якое цалкам ігнаравалася ўрадам.

Пра польскую віну ў тым, што адсутнічае польска-літоўска-беларускае паразуменне пісала ў *Адкрытым лісце да рэдакцыі “Дня польскага”* Канстанцыя Скірмунт. Паколькі “Дзень польскі” адмовіўся публікаваць гэты ліст, ён быў змешчаны на старонках “Пшэглёнда Віленьскага”³. Канстанцыя Скірмунт абвінавачвала польскі ўраду злачынстве супраць Беларусі, якое адбылося падчас падпісання Рыжскага міру. На яе думку, як і на думку большасці колішніх і тагачасных краёўцаў, Польшча павінна была далучыць усю Беларусь. Толькі гэта магло выратаваць “зямлю Рэйтана і Міцкевіча” ад бальшавіцкай акупацыі і стварала магчымасць развіцця беларускай культуры ў межах новай Рэчы Паспалітай. Таксама непрымальнай для аўтаркі ліста было адмоўнае стаўленне польскай палітычнай эліты да патрабаванняў нацыянальных меншасцяў, у прыватнасці, да імкнення мець школы на роднай мове. Паводле К.Скірмунт, штрафы і турэмнае заняволенне бацькоў, якія не пускаюць уласных дзяцей у польскія школы, толькі павялічваюць колькасць сяброў “гурткоў і ячэек”.

У Польшчы, – на думку вядомай публіцысткі, – ніколі не будзе ладу і спакою, пакуль урад не працягне іншым народам рукі дапамогі, “якая выхоўвае і стварае, прычым выхоўвае не нявольнікаў, а людзей вольных у іх мове і іх традыцыях”. У іншым выпадку, паводле К.Скірмунт, польская ўлада запляміць сябе несправядлівасцю і адсталасцю.

Таксама крытычна “Пшэглёнд Віленьскі” выказаўся адносна забароны Міністэрствам унутраных справаў Грамады і Незалежнай сялянскай партыі. Гэтая забарона разглядалася, як небяспечны прэцэдэнт, які можа абярнуцца супраць саміх польскіх уладаў⁴. Адначасна газета зноў узняла праблему беларускіх школ, стварэнне якіх забаранялася польскімі ўладамі⁵.

Актыўна адгукнуўся на разгром Грамады штодзённы “Кур’ер Віленьскі”, які прэтэндаваў на ролю “незалежнага дэмакратычнага выдання” (рэдактар А.Фараноўскі). 12 студзеня 1927 г. на старонках газеты быў змешчаны вялікі аналітычны артыкул “Прычыны поспеху Грамады”⁶. Аўтар (псеўданім “Бор”), абвяргаючы заяву ўладаў, сцвярджаў, што аніводны сацыяльны рух не з’яўляецца выключна наступствам пра-

³ Тамсама. Nr 5 ад 13.03.1927

⁴ Тамсама. Nr 6 ад 27.03.1927

⁵ Тамсама.

⁶ Kurier Wileński. Nr 8 ад 12.01.1927

паганды. Ён звярнуў увагу на цяжкую эканамічную сітуацыю на беларускіх землях, на перанаселенасць вёскі і беспрацоўе, на праблему асаднікаў, на падатковы хаос, у якім беларускі селянін неможа сам разабрацца ды інш. Публіцыст “Кур’ера Віленскага” бачыў выйсце ў прадстаўленні беларускім землям аўтаноміі. Толькі гэта, на яго думку, магло паспрыяць аб’яднанню намаганніў усяго мясцовага насельніцтва, знікненню нацыянальных антаганізмаў, каб “паляк, жыд, беларус і літавец разам пачалі працаўаць над будучынай краю, які для ўсіх нас з’яўляецца Айчынай”, а таксама рэформаванню адміністрацыі, у якой на тагачасны момант панавалі нацыянальныя дэмакраты.

Нумар газеты ад 16 студзеня 1927 г. выйшаў з вялікім загалоўкам “Ліквідацыя Грамады”⁷. Ніжэй былі змешчаныя кароткія рэпартажы пра шматлікія арышты, афіцыйная інфармацыя – нібыта Грамада рыхтавала ўзброенае паўстанне – і каментар да яе. Аўтар каментару (псеўданім “Балеслаў Всцекліца”) сцвярджаяў, што колькасны рост Грамады быў вынікам сямігадовага кіравання краем польскім і нацыяналістамі, якія разам з урадам ігнаравалі “беларускае пытанне”. Іх стыль кіравання захаваўся і пасля майскага перавароту 1926 г. Мясцовая адміністрацыя, на думку “Всцекліцы”, не здольная палепшыць нацыянальныя адносіны, а сучаснае заканадаўства гарантую новае абвастрэнне польска-беларускіх адносін. Аўтар заклікаў да рэформаў ізвязваў іх правядзенне з асобай Ю. Пілсудскага.

У наступным нумары “Кур’ера Віленскага” быў пераказаны змест артыкула У. Стічынскага (“Глос праўды”). У артыкуле рэзка крытыкавалася Міністэрства юстыцыі, кіраўнік якога як міністр ураду дэмакратычнай краіны, павінен шанаваць грамадзянскія свабоды, а не парушаць іх⁸.

А сабліўай увагі заслугоўвае артыкул Станіслава Свяневіча “Польша і беларусы”⁹. Аўтар адзначыў, што польскі друк перапоўнены шчасцем з нагоды масавых арыштагаў сяброў Грамады. (Зайважу, што ў Вільні гэтае “шчасце” найбольш актыўна дэманстраваў орган Партыі нацыянальных дэмакратоў “Дзенік Віленскі”). Публіцысты ўзносялі А. Мэйштовіча на п’едэстал, а для Б. Тарашкевіча ўжо рыхтавалі шыбеніцу. Сам Ст. Свяневіч разгром Грамады ацаніў як прайву палітычнай істэры. Ён признаўся, што польскія віленскія дэмакраты, якія ядналіся вакол “Кур’ера Віленскага”, не толькі не былі праціўнікамі ліквідацыі беларускай арганізацыі, але нават заклікалі да гэтага. Аднак, на думку Ст. Свяневіча, Грамаду трэба было спачатку раскалоць, а потым зліквідаваць шляхам рэпрэсій супраць тых яе сяброў, сувязь якіх з Менскам была непарыўнай.

⁷ Тамсама. Nr 12 ад 16.01.1927

⁸ Тамсама. Nr 13 ад 17.01.1927

⁹ Тамсама. Nr 14 ад 19.01.1927

Аўтар ацэньваў Грамаду, як організацыю, што аб'яднала розныя беларускія сілы на падмурку барацьбы су праць польскай дзяржавы. Сярод “грамадаўцаў” Ст.Свяневіч вылучаў ідэйных беларускіх патрыётаў, свядомых камуністаў, прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі і поўноты інтэлігенцыі, прыхільных да камуністычнай ідэалогіі, расейцаў, якія пераследавалі ўласныя мэты, і, нарэшце, правакатарапу. Даміналі, паводле меркавання аўтара, дзве першыя групы, паміж якімі ішло ледзь прыхаванае суперніцтва: камуністы разлічвалі на далучэнне да СССР і наступнае адхіленне патрыётаў, а патрыёты разглядалі аб'яднанне беларускіх земляў у СССР толькі як першы этап, а канчатковым павінна было стаць нараджэнне незалежнай і дэмакратычнай Беларусі.

Ст.Свяневіч лічыў, што польская палітыка павінна раскалоць саюз гэтых розных сілаў. Дзеля гэтага ён прапанаваў адмовіцца ад палітыкі нацыяналізму і даць поўную свабоду дзеянасці беларускім патрыётом у галіне эканомікі, асьветы і культуры. Публіцыст бачыў перспектывы польска-беларускага супрацоўніцтва, бо, на яго думку, канспіратыўныя антysавецкія арганізацыі ў БССР гатовыя да супрацоўніцтва з Польшчай. Свае надзеі аўтар звязаў з Юзафам Пілсудскім і закончыў артыкул заклікам да кадравай рэвалюцыі ў мясцовай адміністрацыі.

Дарэчы, паводле ўспамінаў А.Мэйштова, якраз Ю.Пілсудскі даў санкцыю на знішчэнне Грамады¹⁰. Між іншым, аўтары “Пшэглёнда Віленскага” не мелі ніякіх позіцый на супроты Ю.Пілсудскага. Па меншай меры, ніхто з іх не звязаў надзеі на змяненне сітуацыі да лепшага з гэтай постасцю польской палітыкі.

Адным з асноўных апанентаў віленскага дэмакратычнага друку апрач эндэцкага “Дзенніка Віленскага” была штодзённая газета “Слова”, якая вызначылася як орган кансерватыўнай ідэалогіі. Апрач рэдактара Юзафа Цага-Мацкевіча, які быў адным з найбольш вядомых польскіх публіцыстаў міжваеннага часу, з артыкуламі ў “Слове” выступалі такія польскія палітычныя і культурныя дзеячы яшчэ “расейскага перыяду” як Станіслаў Ваньковіч, Уладзіслаў Студніцкі, Чэслau Янкоўскі, Мар’ян Здзяюскі ды інш. На старонках гэтай газеты сустракаліся таксама публікацыі Рамана Скірмунта. Газета пачала выходзіць у жніўні 1922 г. Ужо ў першым яе нумары ў праграмным артыкуле рэдактар прызначаў адной з галоўных асаблівасцяў Вільні нацыянальную проблему. Яе выражэнне ён бачыў на шляху нацыянальна-культурнай экспансіі з мэтаю павялічэння колъкасці польскіх лаяльных грамадзянаў.

¹⁰ Разгром “Грамады”. За кулісамі палітычнага скандалу (падр. да друку А.Смаленчuka) // Гістарычны альманах. Т. 8. 2003. С. 216.

Тэма “Грамады” была адной з прыярытэтных у “Слове”. Напрыклад, у нумары ад 3 студзеня 1927 г. паведамлялася пра “грамадаўскі тэрор” у дачыненні да жыхароў в. Стара-Бярозава, якія нібыта пабілі дэпутатаў Мятлу і Валошына за вядзенне беларускай пропаганды¹¹. У сярэдзіне студзеня аўтар артыкула “У беларускім лагеры” (крыптонім N) да-казваў “штучнасць” палітычнай актыўнасці беларускага руху, бо яна не суправаджалася падобнай культурніцкай актыўнасцю¹².

Нумар ад 16 студзеня 1927 г. выйшаў з вялікім артыкулам Ю. Цата-Мацкевіча “Ліквідацыя здрады ўрадам Пілсудскага”. Знішчэнне Грамады ацэньвалася як доўгачаканая абарончая акцыя Рэчы Паспалітай супраць большавіцкіх агітатаў, накіраваная на захаванне “ўсходніх земляў” Польшчы. Цікава, што рэдактар “Слова” наогул разглядаў Грамаду па-за межамі ўласна беларускага руху. Ён сцвярджалаў, спасылаючыся на апублікованае ў “Звяздзе” 9 чэрвеня 1926 г. рашэнне ЦК КПБ пра неабходнасць барацьбы з “нацдэмам” па абодвух баках мяжы, што Грамада была **савецкай правакацыяй супраць беларускага нацыянальнага руху**. Мэтаю быў разгром беларускіх арганізацый сіламі польскай дзяржавы¹³. Адпаведна, польская рэпресія разглядаліся як удар па большавіцкай агітацыі, а не па беларусах. Сцвярджалася нават, што разгром Грамады прывядзе да паляпшэння польска-беларускіх адносінай¹⁴. Гэтая ідэя шырока абмяркоўвалася і ў наступных нумерах. Для публіцыстаў “Слова” пытанне “Ці была Грамада беларускай арганізацыяй?” было рытaryчным. Адзначалася актыўнасць Грамады выключна ў палітычнай і сацыяльнай галінах і яе поўная пасіўнасць у культурна-асветніцкай. Паспех грамадаўскай агітацыі канца 1926 г. тлумачыўся выключна цяжкім эканамічным станам г.зв. “Крэсаў”¹⁵.

Практычна ў кожным студзеніцкім нумары газеты публіковалася інфармацыя, звязаная з Грамадой або лёсам арыштаваных дэпутатаў. Паведамлялася пра пратэсты камуністаў у Менску і іх патрабаванні вызваліць арыштаваных. Віленскія кансерватары таксама згадвалі вынікі Рыжскага міру, які ў свой час адзначана асудзілі. Яны сцвярджалі, што крываўдная для беларусаў Рыжская дамова была выкарыстаная расейцамі дзеля ператварэння беларускага руху ў антыпольскую зброю¹⁶.

¹¹ *Slowa.* Nr 2 ад 3.01.1927. (На самой справе на грамадаўцаў напала польская паліцыя – A.C.)

¹² Тамсама. Nr 10 ад 14.01.1927

¹³ Тамсама. Nr 12 ад 16.01.1927

¹⁴ Тамсама. Nr 13 ад 18.01.1927

¹⁵ Тамсама. Nr 18 ад 23.01.1927

¹⁶ Тамсама. Nr 65 ад 20.03.1927

На забарону Грамады і Незалежнай сялянскай партыі “Слова” адрэагавала ўласнай праграмай вырашэння “беларускага пытання”. Яе сутнасцю была нацыянальная асіміляцыя беларусаў шляхам паліпшэння іх эканамічнага і сацыяльнага становішча (інвестыцыі ў экономіку і ў дасканаленне працы адміністрацыі на беларускіх землях), а таксама з дапамогай “прыхільна-нейтральнага” стаўлення дзяржавы да развіцця беларускай свядомасці і беларускай культуры. Кансерватары былі праціўнікамі ізаляцыі беларускай ментальности. Наадварот, яны лічылі неабходным актыўна ўцягваць беларусаў у палітычнае і культурнае жыццё міжваеннай Польшчы. Пры гэтым павінны былі падаўляцца ўсе сацыяльна-палітычныя праявы г.зв. бальшавізму на беларускіх землях. Кансерватары былі праціўнікамі аўтаноміі Беларусі, бо апасаліся ад аранжування ад Польшчы тых паветаў, дзе беларускае насельніцтва было ў большасці. Затое яны вялі гаворку пра польска-беларускую дзяржаву, стварэнне якой лічылася магчымым пасля далучэння да Польшчы Менску і Магілёва¹⁷.

Такім чынам, можна сцвярджаць, што прынцыповым праціўнікамі ліквідацыі Грамады аказаліся віленскія краёўцы, якія ядналіся ваюл “Пшэглёнда Віленскага”. Яны былі ўпэўненыя, што знішчэнне Грамады не вырашиць “беларускага пытання”, а яшчэ больш абвострыць нацыянальныя адносіны. Праўда, краёўцаў гэтага перыяду можна разглядзець як маргінальную з’яву ў грамадска-палітычным жыцці заходнебеларускіх і літоўскіх земляў. Тым не менш іх пратэсты, а таксама пазіцыя “Кур’ера Віленскага” сведчаць, што не толькі польскія камуністы, але таксама частка дэмакратычна настроенай польскай грамадскасці асуздзіла ўрадавы разгром Грамады як праяву палітычнага і нацыянальнага гвалту. Аднак відавочна, што пераважная большасць віленскай польскай эліты адбрыла знішчэнне Грамады як “бальшавіцкай арганізацыі”, што спрабавала адараўцаў г.зв. “Крэсы” ад Польшчы.

Пытанне да Алея Смаленчука

Андрэй Чарнякевіч (Гародня): Скажыце, калі ласка, якім было стаўленне ППС да разгрому Грамады? Мяне асабліва цікавіць пазіцыя арганізацыі ППС на тэрыторыі Заходніяй Беларусі. І яшчэ, наколькі аб’ектыўнай крыніцай з’яўляюцца матэрыялы перыядычнага друку?

¹⁷ Тамсама. № 66 ад 21.03.1927

Адказ Алеся Смаленчука

Друк ППС я не аналізаваў, таму на Вашае пытанне не адкажу. Што датычыць аб'ектыўнасці такой крыніцы як матэрыялы перыядычных выданняў... Па-першае, аб'ектыўная гісторычнае крыніца – гэта вельмі дзіўная рэч, якая наўрад ці патрапіць у рукі да следчыкаў. За кожнай крыніцай стаіць чалавек. Адсутнасць аб'ектыўнасці – характэрная рыса кожнай гісторычнай крыніцы, як бы не пераконвалі гісторыкі сваіх чытачоў у адвартным. Па-другое, матэрыялы перыёдыкі цікавыя якраз тым, што яны абсалютна пазбаўленыя прэтэнзій на аб'ектыўнасць. Кожная газета абараняла пэўную палітычную, нацыянальную, канфесійную ды інш. пазіцыю. Такім чынам, матэрыялы перыядычных выданняў дапамагаюць зразумець пазіцыі розных грамадска-палітычных плыняў. У гэтым моцны бок крыніц падобнага тыпу. Апроч таго матэрыялы перыёдышкі рэальна “ажыўляюць” гісторычныя падзеі, надаюць ім канкрэтныя гісторычныя воблік, дазваляюць акунуцца ў свайго роду “атмасферу” гісторычнай эпохі. У выніку гісторыку лягчэй выпрацоўваць тое, што называюць “рабочымі гіпотэзамі”.